

Васіль Ткачоў

Незвычайны дыктант

Апавяданні

Мінск

“Мастацкая літаратура”

2004

НЕПАСЛУХМЯНАЕ МЫЛА

Максімка мыецца ў ваннай . Адзін . Як дарослы . Але больш займаецца ён тым, што ловіць мыла, якое зусім не слухаецца – выслізывае з рук, нібы забаўляеца з хлопчыкам:

– А-га, паспрабуй злаві! А вось і не зловіш!

Максімка такіх жартачкаў не разумее, на вочках выкруглісія слязінкі. Неўзабаве ён пачынае румзаць. Падыходзіць мама: бяда ж! Яна глядзіць на малога і нічога не разумее.

– Што з табой, сынку? – пытгае.

– Мыла... не слухаецца, – паказвае хлопчык на кавалачак мыла, які плавае на вадзе.

Ён апускае руку ў ваду і...ловіць мыла! Максімка моцна заціскае яго ў кулачку і шчасліва ўсміхаецца: калі мама побач, то і мыла слухаецца.

КАНФУЗ

Максімкаў дзед жыве ў вёсцы. Ранній вясной, калі яшчэ не было работы на агародзе, бабуля сказала яму:

– З’езді ў Гомель, унуку яблыкаў і журавін завязі. А я ўжо сама тут карову і парсючку дагледжу.

Дзед прывёз поўную торбу розных вясковых ласункаў. Як толькі данёс? У яго ж, у дзеда, няма адной рукі – з вайны вярнуўся з пустым рукавом.

Усе абрадаваліся дарагому госцю. А найбольш – Максімка.

Назаўтра тата з мамай пайшлі на працу, а яны, малы і стары, засталіся ўдвуҳ. Чыталі казкі, глядзелі кінафільм. Максімка і заснуў перад тэлевізарам у крэсле, а дзед пагупаў на кухню. «Пакуль унучак спіць, – падумаў, – памъю посуд. Прачнецца ён, а талеркі і лыжкі будуць чысценкія – можна і абедаць».

Нязручна мыць посуд адной рукой, але дзед сяк-так прылаўчыўся. І раптам адна талерка выслізнула з рукі і разбілася. Прысеў дзед на табурэцік, шкадуе: такая прыгожая талерка была.

Тут Максімка прачнуша, прыбег на кухню, суцяшае:

– Не бядуй, дзядуля. Тата казаў калі б'еща посуд, то гэта на шчасце.

– Шчасця, канечне, у тым мала, што я талерку разбіў, але ж і бедаваць надта не трэба, – пагадзіўся дзед і пагладзіў унука па галаве. – Няёмка мне, канфуз атрымаўся.

Максімка паднёс да ракавіны табурэцік, ускараскаўся на яго і пачаў мыць посуд.

– А ты, дзядуля, пасядзі, – сказаў ён. – Табе цяжка. Каб у цябе было дзве рукі, як у мяне, тады б і ты мне дапамог... А такі канфуз з кожным можа здарыцца.

Дзед назіраў за унукам і сущешна ўсміхаўся.

ПАДЗЯКА

Міколка едзе з татам у трамвайце. Хлопчык сядзіць у яго на каленях і разглядвае, што робіцца на гарадской вуліцы. А там падае мяккі сняжок, усцілае бялюткай коўдрай дарогу і тратуар, спяшаюцца дзядулі і бабулі, таты і мамы, хлопчыкі, дзяўчынкі, а побач з імі, бывае, шнуроуеть кудлаты сабачка – такі ж беленькі, як і сняжок. Тады Міколка зайдросціць таму, у каго ёсць сабачка.

Дзядуля, які ўвайшоў у трамвайце на чарговым прыпынку, папрасіў Міколавага тагу пракампасціраваць білет на праезд. Хлопчык апярэдзіў тагу – першы працягнуў насустроч дзядулевай руцэ сваю маленъкую далоньку:

– Давайце я!

Дзядуля ўсміхнуўся Міколку, падаў квіток:

– Калі ласка, хлопчык!

Міколку няпроста дацягнуцаца да кампосцера, але выручыў тата: падняў яго сваімі дужымі рукамі, пачакаў, пакуль сын уставіць квіток у кампосцер. Малы ўвесь напружыўся: так стараўся націснуць кнопкую. Потым хлопчык сам і падаў білет дзядулю. Той узяў, усміхнуся і сказаў:

– Дзякую табе, унучак! Вялікі расці!..

Дома Міколка вячэраў і нават не здагадваўся, што сёння ён зрабіў добрую справу.

Наперадзе ў хлопчыка такіх спраў будзе, пэўна, шмат: жыццё ў яго толькі пачынаецца.

ПІСЬМО

Мікола захварэў. І так сур'ёзна, што палажылі яго ў бальніцу: з хваробай не жартуюць. Ляжыць хлопчык у пакойчыку пад бляюткай коўдрай, сяброў успамінае і дужа шкадуе, што не ходзіць, як яны, у школу.

Думаў, думаў пра аднакласнікаў Мікола і заснуў. А ў гэты самы час і сябры прыбеглі праведаць яго.

– Нельга будзіць, – строга сказала медсястра. – Няхай больш спіць, тады хутчэй паправіцца.

Прыціхлі хлопчыкі і дзяўчынкі. Разважаюць: Новы ж год заўтра, павіншаваць трэба Міколку. А як? Паштоўкі няма.

І яны прыдумалі.

Прачнуўся хлопчык, падышоў да акна, і на ягоным твары ўспыхнула шчаслівая ўсмешка. На снезе было выгаптана: «Міколка! З Новым годам! Папраўляйся! Чакаем!»

І хоць подпісу пад гэтым незвычайнім пісьмом не было, хлопчык здагадаўся, хто павіншаваў яго са святам.

ЗАДЗІРЫ

Юраська сядзеў у пакоі і назіраў, як на двары, пад клёнікам, разгараецца бойка: два чубаценъкія верабіі счапіліся, ажно пер'е ляціць.

«Можа, дурэюць? – падумаў хлопчык. – Але быццам не, не падобна. Сапраўдная бойка».

Юраська ніколі не бачыў, каб так біліся верабіі. Пэўні – дык гэта іншая справа. Нездарма ў народзе кажуць: «Счапіліся, як пеўні ўсё роўна».

«Што ж яны не падзялі?» – зацікавіўся Юраська і яшчэ пільней пачаў прыглядзацца да задзіраў. “Ага, вось з-за чаго бойка ўсчалася! – зразумеў хлопчык.– Адзін верабей знайшоў недзе хлебную скарынечку, а другі, відаць, дужэйшы і больш нахабны, рагыў адabraць”.

Верабіі заўзята дзяўбалі адзін аднаго.

«Не, самі яны не памірацца, – упэўніўся Юраська. – Трэба ім дапамагчы».

Ён адчыніў кухонную шафку, набраў поўную жменю круп і сыпануў праз акно задзірам. Верабіі мігам разляцеліся ў бакі, потым агледзеліся, пасямлелі, сышліся і дружна пачалі сілкавацца. Ды так, што адно хвосцікі ўпрысядкі заходзілі.

Юраська глядзеў на іх і радаваўся: ён не толькі памірыў птушак, а і крыху дапамог ім у такую халодную зіму. “Добра было б кармашку зрабіць”, – падумаў хлопчык і вырашыў, што пра гэта пагаворыць з тамам увечары.

СІНІЧКА-ПАШТАЛЬЁН

Запомнілася Янку, як аднойчы дзядуля сказаў пра сінічку, якая на акно села: “Яна, унучак, паштальён буз сумкі: прыносіць вестку, што госці будуць. Шкада, сказаць не можа, хто прыедзе.” У той вечар і сапраўды госць быў у хаце – дзядулеў брат прыехаў з суседняй вёскі.

Мароз на дварэ пякучы, боязна і за парог выйсці. А тут яшчэ бабуля настрашыла:

– Не ўздумай, унук, па вуліцы бегаць, а то вушы ў кішэні прынясеш.

– У кішэні? – здзівіўся Янка.

– Адмарозіш – і адваляцца, быццам ледзяшы тышя. Шкада ж пакідаць будзе: як-ніяк – свае вушы. Так што сядзі дома, у цяпле.

Янка прахукаў ў зайнелай шыбіне “вочка” і пазірае, што робіцца на вуліцы. Кот Васька каля нагі палащчыўся, потым на падаконнік скокнуў,

таксама стараецца ў Янкава “вочка” паглядзець. А на вуліцы – нічога асаблівага. На санках і то рэдка хто праедзе. Сабакі не бегаюць – холадна і ім, у будках хаваюцца. Янка гладзіць Ваську, той заплюшчыў ад задавальнення вочы, замурлыкаў. Добра яму. А Янку сумна. Пабегаць бы! Але ж і вушэй шкада. Трэба слухацца бабулю, яна кепскаму не навучыць. І дзядуля на ферме затрымліваецца. Янка думае пра маму – нешта яна не едзе. Ды і сінічка не прылігтае да акна – забылася.

– Сінічка, сінічка, прыляці! – просіць Янка.

І сінічка быццам пачула хлопчыка. Падляцела да акна, зірнула на Янку, на ката Ваську праз “вочка” ў шыбіне – і худценька знікла.

Калі прыйшоў з фермы дзядуля, Янка адразу ж пахваліўся: была сінічка.

І сапраўды, мама прыехала, але позна ўвечары, калі Янка ўжо спаў.

ПРАГНОЗ НАДВОР’Я

Мінүт яшчэ адзін дзень. Засталося тры, і ён, Дзяніс, пойдзе ў школу. Нарэшце. Надакучыла хварэць. Ну яе, хваробу.

Некаторыя думаюць, што лепш хварэць, чым вучыцца. Спярша, калі папраўдзе, дык і ён так думай. Але ж дома – сумоцце, якога свет не бачыў. Мама на рабоце, бабуля гатуе на кухні ды глядзіць свае серыялы. Дзед Уладысь таксама заняты справай: у яго на цэнтральным гарадскім рынку ёсць сваё месца, дзе ён прадае людзям розныя жалазякі – ад цвіка да свірнавага замка.

Пра дзеда Дзяніс ведае няшмат: бабуля пазнаёмілася з дзедам у санаторыі, з таго часу ён і жыве з імі разам.

Дзяніс ляжыць на канапе, прыхінуты коўдрай, уцягвае носам востры пах смажанага мяса, які точыцца з кухні, дзе тупае-грукае бабуля. Ляжыць і думае: "Эх, каб уключыць відэамагнітафон".

Нельга. Ён – дзядулеў. Бабуля, зразумела ж, не дазволіць. Абавязкова скажа: "Ты што, неслух малы, зноў прагноз надвор'я хоча пачуць? Не звязвайся ні з дзедам, ні з магнітафонам. Так лепш будзе. Пацярпі. Мама ж абыцала табе: збярэ грошай і купіць".

Хм, дзеда Уладысь. Скнара – што з яго возьмеш? А пра надвор'е – дык гэта праўда. Прасіў ужо: дай паглядзець, дзядуля, магнітафон. Лепш і не пытагаўся б. Зашастаў, насупліўшыся, з кухні ў пакой, з пакоя на кухню, пыхкаў, бы самавар: "Дай паглядзець, бач ты! Дай! Як ўсё проста. А хто мне даў? Хоць раз, га? Я ж, каб сабраць грошай на гэтую штуковіну, на сваім базары гібеў і ў саракаградусны мароз, і смажыўся, бы на патэльні, у спёку. А вам – дай. Што ж тады будзе з відаком, калі я кожнаму пачну даваць? Я ж для сябе купіў рэч. Для сябе. Не, я не забараняю: пры мне глядзі. Пад кантролем. Не шкада. Але без мяне і не думай браць яго".

Ды не толькі адзін магнітафон шкадуе дзед Уладысь – усё. Што ні папросіць у старога Дзяніс, у адказ той пачне

рассказваць яму пра надвор'е, гнілое і гіблае, у якое яму давялося зарабляць грошы.

– Есці будзеш? – выглядае з кухні бабуля Юля.

Дзяніс круціць галавой: не.

– Будзеш! – павышае голас старая і знікае.

Яна прымусіць. Хлопчык ведае. Зараз прыбяжыць з талеркай і лыжкай і будзе сілком піхаць ежу ў рот. Не адаб'ешся. Прыйбегла. Так і ёсць. Толькі не з лыжкай – з відэльцам. І пачынае карміць унука Упарціцца дарэмна, даводзіцца праз сілу каўтаць мяса з блінамі. Бабуля задаволена: для хворага чалавека апетыт нармальны, можна міръщца. Яна даядае апошні блінец і загадвае дзянісу:

– Спі!

Так можна ўсё на свеце праспаць. Хлопцы, канешне ж, гуляюць на дварэ, ходзяць на секцыі. А яму – спаць?

Хоць бы дзед Уладысь хутчэй вярнуўся. З ім весялей. А яшчэ лепш, каб у яго з'явілася жаданне паглядзець фільм па відзіку. Тады б і ён прымасціўся побач. Толькі, праўда, фільмы ў яго амаль усе індыйскія. Але ж у Дзяніса ёсць некалькі і сваіх касет – баявікі! “Ну, давай цяпер тваё паглядзім, – пад добры настрой прапаноўвае дзед Уладысь.– А то пасля індыйскага кіно мне і самому пець ды скакаць хочацца”.

Хлопчык усё ж заснуў. І прысніўся яму дзед Уладысь. Быццам ён сядзеў у тэлевізары, модна апрануты, чыста паголены, і знаёміў гледачоў з прагнозам надвор'я. Спніўся толькі, калі затрэнькаў тэлефон. Тады прачнуўся і ён, Дзяніс. А тэлефон і праўда званіў. Бабуля Юля размаўляла, охала і ахала, а пасля сказала Дзянісу:

– Бяры дзедадава кіно. Глядзі. Ён ужо, пэўна, наглядзеўся са сваім базарам... Забралі ў бальніцу разам з жалязакамі. Паеду забяру яго чамадан ды адвязу якую адзежу. Бяры, бяры ўключай кіно.

Хлопчык не зварухнуўся, толькі шырока адкрытымі вачамі глядзеў на разгубленую бабулю.

Сёння ён упершыню пашкадаваў дзеда Уладыся.

НЕЗВЫЧАЙНЫ ДЫКТАНТ

Алесь дрэнна піша дыктанты: памылка на памылцы. Каб хлопчык трохі падцягнуўся, настаўніца парайліла часцей пісаць дыктанты дома.

Вечарам Алесь прынёс тату падручнік і сказаў:

– Дыктуй, тата. Буду вучыцца пісаць без памылак.

Тата ахвотна дыктуе, Алесь старанна піша. І так некалькі дзён запар. А потым тата адклаў падручнік убок.

– Садзіся, сынок, пішы, – сказаў ён. – Сёння буду дыктуваць на памяць.

Алесь выводзіць сказ за сказам: «На дварэ адліга. Радасна свеціць сонейка. На вуліцы з'явіліся лужыны. Я не могу прайсці міма, абавязкова ўлезу ў ваду...»

Алесь глянуў на тату:

– Ты пра каго гэтак?

– Пішы, сынок, пішы...

Алесь працягвае пісаць: «Прыйдзеш дадому ўвесь брудны, мокры – вось маці і работа. А яна хацела адпачыць...»

– Дрэнны дыктант ты, тата, прыдумаў, – пачырванеў да вушэй Алесь.

– Нічога я не прыдумаў, – сказаў тата.

Вечарам, зрабіўшы ўрокі, Алесь вырашыў, што заўтра ён напіша зусім іншы дыктант.

РАЎЧУК

Максімка прыехаў разам з мамай у вёску да бабулі на выхадныя дні. Больш затрымлівацца ім ніяк нельга: маці на працу трэба, а хлопчыку ў дзіцячы садзік. Мама дапамагае

бабулі па гаспадарцы, а Максімку дазволіла пагуляць на дварэ. Хлопчык абрадаваўся: на дварэ цяпер хораша, прыгравае веснавое сонейка, пасвятлелі аблачынкі на небе, а лёгенькі ветрык лашчыць твар.

– Вось-вось і раўчукі пабягуць! – рада цёпламу надвор’ю і бабуля, якая выйшла пакарміць курэй .

“Цікава, – падумаў хлопчык, – калі ж нарэшце тыя раўчукі пабягуць? Заўтра? Ці пазней? А можа, яны і сёння надумаюць пабегчы? Вось было б здорава!” Максімка любіць назіраць, як раўчукі спяшаюцца з прыгоркаў у нізінкі, з нізінак – у канавы, а там так шырока разліваюцца, што і беражкоў такога мора хлопчык не бачыць. Як летась было...

І што дзіўна: Максімка знайшоў раўчук! Кволенъкі, зусім тоненъкі, быццам шнурок , ён сачыўся па лядку перад самым ганкам, не спяшаўся, падоўгу выбіраў сабе дарогу. Максімка рашыў дапамагчы раўчуку. Ён знайшоў трэсачку і пракалупаў ёю ў лёдзе канайку, потым працягнуў яе далей і радаваўся, калі яна зноў хуценъка напаўнялася вадой, а раўчук бег шпарчэй.

Хлопчык, шчаслівы і радасны, зазірнуў у хату, каб пахваліцца, што знайшоў раўчук, а калі вярнуўся, то разгубіўся: раўчук уцёк ад яго пад снежны стажок, дзе грэліся на сонейку сътыхі куры.

– Не сумуй, – сказала мама, якая выйшла ўслед за сынам.– Раўчук уцёк, каб з’явіцца ў іншым месцы і парадаваць яшчэ каго-небудзь.

СТРАШНЫ СОН

Калі да мамы прыходзяць гості, Святланка кідае ўсе свае гульні-забавы і не адыходзіць ад дарослых.

– Святланка, ідзі пагуляй, нам з цёцяй пагаварыць трэба, – кажа мама дачушцы.

Святланка насупіцца, але далёка не адыходзіцца, стане паблізу, каб было чуваць., аб чым размаўляюць дарослыя, і робіць выгляд, што займаецца нечым сваім, а сама вуха наставіць, слухае...

Неяк цётка Валя, маміна сяброўка, заўважыла:

– Святланка, у цябе вырасце вялікае-вялікае вуха. З такім вухам нікто замуж не возьме. Непрыгожа падслухоўваць.

Дзяўчынка спалохалася: а што, калі і праўда такое вуха вырасце? Яна ўвеселівася, вечар думала пра гэта і, лежачы ў ложку, уяўіла, якое вялікае можа вырасці вуха. Такое вялікае, што будзе перашкаджаць пісаць на ўроку, а Данік будзе паказваць на яго і здзекліва смяяцца: паглядзіце, паглядзіце, якое вуха ў Святланкі!

Дзяўчынка ўсхліпнула і... прачнулася. Яна дакранулася да аднаго вуха, потым да другога і супакоілася – гэта ж толькі сон...

ПАМОЧНІКІ

– Парэж хлеб. Абедаць пара, – сказала мама тату.

Тата ўзяў нож і пачаў рэзаць хлеб. Апдрэзаў лустачку і здзіўлена паглядзеў на нас:

– Каторы гэта з вас так нож навастрыў? Ты, Паўлік

– Не, татачка, не я! – спалохана адказаў брат.

– Ты, Міша?

– Не, я не вастрыў.

– Тады, відаць, гэта Таніна работа, – сказаў тата і дакорліва паківаў галавой. – Эх, якія з вас хлопцы – нажа навастрыць не можаце! Бярыце прыклад з Тані!

– Гэта я навастрыў, тата! – узрадаваўся Паўлік.

– Ён хлусіць! Гэта мая работа, – сказаў я.

– Абодва, значыць, вастрымі. Гэта і відаць. – Тата паклаў на стол вышчарблены нож і сказаў: – Цяпер бярьще яго і самі рэжце хлеб.

За сталом зрабілася ціха, а тата ўсміхнуўся...

ВАЖНЫ СУСЕД

Яшчэ адзін дом-прыгажун вырас у нашым горадзе. Цагляны, шматпавярховы, з вялікімі вокнамі! Навасёлы рады: будуць жыць амаль у самымі цэнтры сталіцы.

Радуецца і Міхаська: на адной лесвічнай пляцоўцы з ім жыве генерал. Гэта дзякуючы яму, генералу, Міхаська апынуўся ў цэнтры ўвагі хлапчукоў усяго двара.

Хлапчуکі падыходзяць да Міхаські, па чарзе вітаюцца з ім за руку, цікавяцца:

– Дома генерал?

– Не прыехаў яшчэ, – важна адказвае Міхаська, нібыта і на самай справе ведае, куды паехаў генерал, у колькі гадзін вернецца. Можна нават падумаць, што Міхаська ў яго ад'ютант.

– Сёння на “Волзе” паехаў?

Міхаська спаў, калі па генерала прыехала легкавушка. Аднак з выглядам дасведчанага чалавека адказвае:

– На “Волзе”!

Хлапчуکі пэўны час маўчаць.

Байчайшы, Петрык, нарэшце пытгае:

– А ці праўда, Міхаська, што твой сусед з пісталета страляе, як алімпійскі чэмпіён?

– Генэрал усё ўмее рабіць, – кажа Міхаська. – Ён нават дывізію можа ў бой павесці, во!

– А роту? – дапытваецца Петрык.

– І роту, – адказвае Міхаська, а сам думае: “Што больш – дывізія ці рота?”

Хлапчукі, як тыя вераб'і, доўга шчабяталі перад акном генеральскай кватэры. Іх усё цікавіла: і што на службе робіць генерал, і як ён жыве. Рашылі ў акно заглянуць.

Акно высока ад зямлі, так праста не заглянеш.

Петрык прыгнуўся, загадаў самаму маленъкаму хлапчуку:

– Станавіся, Сяргейка, мне на спіну. Ты лёгкі.

Сяргейка спрытна залез на Петрыкаву спіну, прыпаў да шыбіны.

– Кажы, што бачыш, – прыспешвалі Сяргейку.– Ці вочы ад усяго разбягаюцца? Там ёсць на што паглядзець?

Сяргейка пачаў пералічваць:

– Стол стаіць. У куце ложак. Яшчэ бачу канапу, тры крэслы...

Не злазячы з Петрыкавай спіны, Сяргейка з дакорам глянуў на Міхаську:

– А ты казаў: жыве – цар! Усё, я і ў нас.

Ён саскочыў на зямлю, заявіў:

– Хлус ты, Міхаська, хоць і сусед генералаў.

Хлапчукі таксама накінуліся на Міхаську:

– А яшчэ хваліўся, што за руку з генералам вітаешся.

– Дома ў яго бываеш, чай п'еш.

– Эх ты!

І хлапчуки разбрываліся па двары.

...Міхаська пачуў, як за спіной зарыпела тармазамі легкавушка. Ён азірнуўся. З машины выйшаў генерал. Але чамусыці ў цывільным адзенні, пры гальштуку, на галаве – капялюш. “Калі ў цывільным, дык такі, як усе, – здзівіўся Міхаська. – Як і мой тата”.

І яшчэ Міхаську было прыкра, што хлапчуки назвалі яго хлусам. Ён жа сапраўды думаў, што генералы не такія, як усе. И вось што выйшла з гэтым суседствам...

Пачакайце – Міхаська, можа, яшчэ будзе чай піць з генералам. Пэўна, будзе, раз яны – суседзі.

ШЧАСЛІВАЯ

Паўлікава мама працуе на фабрыцы, дзе робяць самыя смачныя цукеркі. Хлопчык зайдросціць ёй: там, відаць, шмат цукерак адразу можна з'есці. «Шчаслівая наша мама. Эх, мне б там працаваць!» І зусім ужо не разумее ён сваю маму, калі яна кажа, што нават і не глядзіць на тыя цукеркі. Дзівачка!

Хлопчыку мала гадкоў-усяго пяць, але ласунок ён добры, і калі ранкам мама спяшаецца на працу, малы завіхаецца каля яе: то чаравікі паднясе, то паясок ад сукенкі або напомніць ёй, каб не забылася яму з бабуляй купіць у краме што-небудзь смачненькае. Пра цукеркі ж – ні слова...Хітрунчык малы, а! А мама прытуліць малога сябе, чмокне на развітанне ў шчаку, усміхнецца:

– Шчаслівая я не таму, што цукеркі раблю, а што маю такога добра гага сыночка, як мой Паўлік. Відаць, я і на працу спазнілася б і не паспела для дзетак нарабіць цукерак, каб ён мне не дапамагаў апранацца, як вось і сёння.

Паўлік вельмі чакае, калі мама вернецца з работы. І не таму, што яна купіць яму што-небудзь смачненькае, а таму, што мама шчаслівая з ім.

КАПРЫЗА

У нядзелю ўся наша сям'я збіралася ў гості да дзядзькі Мішы – на дзень нараджэння.

Мы прыбралися ў свае святочныя касцюмы. Назбіралі ў гародчыку прыгожы букет кветак.

– Дзеці, – паклікала нас маці, – ідзіце абедаць.

– А мы ў дзядзькі Мішы паабедаем, – сказала Маня.

– Да дзядзькі Мішы мы пойдзем аж пад вечар. Так што сядайце за стол.

– А што мы будзем есці? – спытгаў Паўлік.

– Торт? – паглядзела на маму сястрычка.

– Не, я прыгатавала варэнікі.

Наша мама гатуе вельмі смачныя варэнікі – з тварагом, салодкія. Мы ўзялі па адным, а Паўлік зірнуў на стол і насупліўся.

– Бяры еш, сынок, – сказала мама.

– Не хачу варэнікаў, хачу халвы.

– Няма ўжо, скончылася, – адказала мама.

– Двой схаджу куплю.

Мама дала Паўліку грошы, і ён пайшоў. Але неўзабаве вярнуўся з пустымі рукамі.

– Сёння ж выхадны ў краме. Заўтра куплю...

– Не, – выйшла з кухні мама, – давай грошы, бо заўтра ты ўжо будзеш абедаць разам з намі.

– А дзе мае варэнікі? – зірнуў хлопчык на пустую талерку.

– З’елі Маня з Мішам. А ты дакапрызіўся, сынок.

Паўлік захлімкаў:

– Я больш не буду так... Ніколі...

МАСТАК

Максімка малюе. Алоўкам. Потым падыходзіць да бабулі, паказвае:

– Адгадай, што гэта?

Бабуля задумваецца. Выручае сам Максімка:

– Мухі.

– Сапраўды, мухі, – пагаджаецца бабуля.

А потым прыгрэла сонейка, стала цёпла ў хаце, і на вокнах запоўзalі мухі. Бабуля завойкала, узяла анучу і пачала выщіраць вокны, потым падаконнікі.

Максімка пачырванеў і сказаў:

– Гэта я намаляваў гэтых дрэнных мух. Больш не буду, бабуля... Прабач...

САКРАТАРКА

Дзынкнуў тэлефон. Алеся адразу ж падбегла да палічкі, на якой ён стаіць, зняла трубку, спыгала:

– Алё! Вам каго?

– Мне, Алеська, пакліч, калі ласка, бабулю. Але спярша – добрай раніцы табе!

– Добрай раніцы, – адказвае дзяўчынка і кліча бабулю.

Бабуля размаўляе па тэлефоне, а малая гуляе з лялькамі.

Потым зноў зазваніў тэлефон. Алеся зняла трубку, паслухала і паўшэптам сказала:

– Бабулю паклікаць не могу: яна спіць. На канапе. А тата з мамай на працы...

І паклала трубку.

Бабуля ўсміхнулася, узнілася з канапы, падыйшла да Алесі, лёгенька абняла яе за плечы:

– Сакратарка ты мая. Пайшлі, пайшлі палуднаваць. Пачастую я цябе варэнікамі: пакуль ты дзяжкурыла каля тэлефона, я і прыгагавала іх. Без цябе аніяк не справілася б.

ГАСПАДАР

Толік прыехаў разам з тагам у горад, да дзядулі і бабулі. Тата доўга ў гасцях не забавіўся, вярнуўся ў вёску. Ён працуе інжынерам у калгасе. А Толіка пакінуў на ўцеху старым: няхай пажыве з імі, весялунчык.

Некалькі дзён Толык хадзіў з дзядулем у парк на атракцыёны, ласаваўся марожаным. І нават дапамагаў бабулі на кухні – гатаў суп. Быў вясёлы, давольны, але аднаго дня раптам нечага насупіўся, аж слязінкі на вачах выкругліся.

Бабуля захвалявалася:

– Што з табой, у нучак?

Толкі захлімкаў. Потым загаварыў, выціраючы далонькай слёзы:

– А як жа там... дома? Ці пакармілі карову? Ці далі трусам буракоў? І сабака Жук, можа, галодны? А хто курэй з градак прагоніць? Я ж тут...

Дзядуля з бабуляй ледзьве сущешыл ўнука. А назаўтра ён зноў захлімкаў. Дзядуля нічога не сказаў, толькі ўздыхнуў і адвёз Толіка ў вёску, да бацькоў.

– Гаспадара вам прывёз, – сказаў. – Прымайце!

ЯК СОН ЗНАЙШЛІ

Дзед Васіль ўстаў рана, паглядзеў на ўнука, паправіў коўдру, якая спаўзла на падлогу.

– Спі, унучак. А мой сон недзе згубіўся...

Максімка пачуў дзедавы слова, працёр вочы кулачком:

– Дзядуля, а дзе твой сон згубіўся?

– Дзе, пытаеш? Я і сам не ведаю. Ляжу, а не спіцца, усё ўспамінаю розныя здарэнні, перабіраю ў памяці. А ты чаму не спіш? – хітравата прыплюснуў вочы дзед.

– Не ведаю, – пакруціў галавой Максімка, а потым прапанаваў: – А давай сёння твой сон пашукаем?

– Добра, – згадзіўся дзядуля.

Яны дапамаглі бабулі накарміць парсючка, курэй, сабаку, а пасля і самі паснедалі.

– Ну што ж, пайшлі, унучак, мой сон шукаць, – першы ўзняўся з-за стала дзед Васіль.

Яны выйшлі на двор, узялі кош і пакіравалі на вуліцу. Шырокая вясковая вуліца вывела іх на вузенькую сцежку, якая бегла полем, а потым звярнула ў лес. Там спявалі птушкі. Павольна, быццам на парашуціках, падалі долу першыя жоўтыя лісточки.

– Дзядуля, глядзі, што я знайшоў! – пахваліўся Максімка і паказаў баравічок.

Грыбоў назбіралі поўны кошык. Дадому лясныя дарункі нёс дзед Васіль. Максімка толькі зредку браўся за дужку, падсабляў. Прыйупалі ў вёску, адчулі, што натаміліся. Ды вось цікава: абодва, здаецца, зусім забыліся, чаго хадзілі ў лес. Здаецца – сон шукаць, а назбіралі грыбоў. Селі на лавачку каля хаты, адпачываюць. Дзед сядзеў-сидзеў ды неўпрыкмет і вочы заплюшчыў – заснуў. Выглянула з веснічак бабуля, убачыла поўны кошык грыбоў, далонямі пляснула ад здзіўлення.

– Цішэй, бабуля, – шэптам папрасіў Максімка. – Дзед сон знайшоў!

ГУЗАК

У Юраські з'явіўся на лбе гузак – вялікі і балочы, што дакрануцца нельга. Прыйшоў Юраська са школы дадому і ўсё адварочваеца: хавае ад бабулі свой гузак. Ды ад яе не схаваеш.

Глянула яна і рукамі пляснула:

– Гора ты маё! Ці хоць раз вернешся са школы, каб я за валаўянку не хапалася?

Юраська хлюпнуў носам.

– Што здарылася зноў? – строга спытала бабуля.

– Загледзеўся па дарозе і – у дрэва, – мацней захлюпаў носам Юраська.

– Заб'ешся калі-небудзь, – уздыхнуда бабуля.

– Не заб'юся, – супакоіў яе Юраська.

Бабуля, божкаючы, накапала ў лыжку валяр'янкі.

Зрабіўшы ўрокі, Юраська вышмыгнуў на вуліцу.

Яго абступлі сябры, здзівіліся:

– Адкуль у цябе гузак? У школе ж не было.

Юраська чамусыці не ўспомніў пра дрэва, у якое нібыта стукнуўся лбом. Прыдумаў іншую байку:

– Ды на балконе... спатыкнуўся.

Ну спатыкнуўся, дык спатыкнуўся-ім, сябрам, усё роўна. Пабеглі разам гуляць-забаўляцца.

Калі надакучыла гуляць, Юраська сеў на лаўку. Побач праходзіла аднакласніца Насця. Убачыла гузак, завойкала:

– Ой! Адкуль ён у цябе?

Юраська зморшчыўся, махнуў рукой:

– Ды так, напалі...

– Хто?– насцярожылася Насця.

– Ды хлопцы... Ты іх не ведаеш.

– А што вы, цікава, не падзялі?

– Ваенная тайна!– шапнуў Юраська.

Вечарам, калі сабралася ўся сям'я, Юраська сказаў, быццам на балконе спатыкнуўся. Пачуўшы гэта, бабуля зноў накапала ў лыжку валяр'янкі: хлус расце! А назаўтра ў школе Юраська забыўся, што гаварыў сябрам пра гузак, і паскардзіўся: напалі хлопцы з суседняга двара, ледзь адбіўся. Сябры зарагаталі. Юраська пачырванеў: зусім заблыгтаўся ён з гэтым гузаком.

Гузак жа на лбе з'явіўся вельмі проста. Па дарозе са школы захацелася Юраську паласавацца яблыкамі ў суседскім садзе. Ускараскаўся на дрэва, пацягнуўся рукой, каб сарваць самы прыгожы яблык, і ... паляцеў уніз.

Але ж каму пра гэта скажаш?

ДЗЯДУЛЕВА ТАЙНА

Дзядуля і Максімка прыйшли ў сад, каб сабраць парэчкі. Вялікі куст быў густа абсыпаны чырвонымі ягадамі. Раптам побач на яблыні трывожна замітусілася, заспявала пліска. “Чаго гэта яна?— настаяржыўся дзядуля.— Відаць, недзе паблізу гняздо. Вось і бацца, каб не знайшлі. А птушаняткам, бач ты, дала каманду, каб маўчалі, не выдавалі сябе”.

Дзядуля не памыліўся: толькі ён адхінуў галінку, як убачыў у гняздзе птушанятак. Яны выщягвалі кволенъкія шыўкі і спалохана мяждзелі на чалавека. Дзядуля зірнуў на ўнука:

— Ведаеш, Максімка, няхай ягады яшчэ спеюць. Збяром іх пазней. Куды нам спяшацца?

— Добра, — пагадзіўся ўнук.— Толькі ж ты, дзядуля, не забудзь мяне паклікаць.

— Не бойся, не забуду.

Пра гняздо дзядуля ўнуку нічога не сказаў. Ён ведаў: Максімка — хлопчык цікаўны, дамытлівы, захоча паглядзець на птушанятак. паназіраць за імі. А Пліска-мама гэтага не любіць, можа нават адцурацца маленъкіх дзетак. І тыя адны, вядома ж, не выжывуць...

Тайну дзядуля адкрыў Максімку толькі тады, калі гняздо апусцела. І не бяда, што ягады на гэтым кусціку пераспелі, пасохлі. Загое як весела спяваюць у садзе птушкі!

ЦЁПЛЫЯ ЗЯРНЯТКІ

Сцюдзёны вечер насіўся па горадзе з самай раніцы, заглядваў ва ўсе куткі, намёў сумёты снегу каля аўтобусных прыпынкаў.

Мікола прыбег са школы, зрабіў урокі і сказаў бабулі:

— Пабягу да дзядула, дапамагу яму.

Міколкаў дзядуля працуе дворнікам, наводзіць парадак на іхнай вуліцы. Калі Міколка прыбег да яго, дзядуля расчышчаў

снег на аўтобусным прыпынку. Убачыўшы ўнука, дзядуля абрадаваўся: памочнік прыйшоў, удвух яны хутка са снегам спрэвяцца.

Міколка зграбаў шырокай лапатай снег, а дзядуля адносіў яго ў кучу. Па снег, сказаў ён, неўзабаве павінна прыехаць аўтамашына. Хлопчык стараўся. Дзядуля нават пахваліў яго: працаўнік расце! А потым ён дастаў з кішэні жменю зярнятак, падаў унуку:

– Накармі, Міколка, сінічак. Бачыш. Каля цябе круцяцца? Есці захацелі.

Дзядуля перасыпаў зярняткі ў Міколкаву руку. І хлопчык аднёс іх на лаўку, дзе было крыху зацішнёй. Пад паветку адразу ж зляцеліся птушкі, пачалі кляваць зярняткі. Гэтак агаладалі, што і на людзей забыліся.

Дзяўчынка, якая з маці чакала аўтобус на прыпынку, здзівілася:

– Халодныя зярняткі! І як яны іх ядуць?

Дома Міколка ўспомніў пра сінічак і дзяўчынку, запытаўся ў дзядулі:

– А што, зярняткі і праўда былі халодныя?

Дзядуля ўсміхнуўся ў вусы, хітравата паглядзеў на ўнука:

– Халодныя, кажаш? Ды не, унучак, зярняткі былі якраз цёплыя. Хіба ж ты не бачыў, як павесялелі сінічкі, калі падсілковаліся? А таму павесялелі, што ім цёпла стала. Цёпла – ад цёплых зярнятак.

Міколка паабяцаў і заўтра дапамагчы дзядулю чысціць ад снегу тратуар. І ўявіў, як зноў будзе частаваць птушак. І як на халоднай гарадской вуліцы іх будуць саграваць цёплыя зярняткі.

ХЛУСЛІВЫЯ ВОЧКІ

Максімка ў суботу прыходзіць у госці да дзядулі з бабуляй. Жывуць яны ў адным горадзе, але ў розных мікрараёнках.

Старыя рады ўнуку, частуюць яго ласункамі, а дзядуля распытвае, што новага адбылося ў малога за той час, што не бачыліся.

Бабуля іншы раз папракае дзядулю:

– Ды дай ты яму хоць паесці! Прычапіўся бы смала!

Дзядуля на гэта адказвае:

– Мне ж карціць паглядзець, хлуслівия сёння вочкі ў Максіма ці не. – I да ўнука:–Ну, ну, хлопча, дык, гаворыш, паводзіў увесь тыдзень у школе сябе добра, не парушаў дысцыпліны?

Хлопчык стараецца трymацца цвёрда, упэйнена, каб дзядуля не здагадаўся, што былі, як і раней, заўвагі. Насіўся ж па калідоры за Паўлікам, за што пабываў у дырэктара. А на наступны дзень на ўроку размаўляў – усё таму ж Паўліку байку пра асла апавядадаў. Толькі ж ці ахвота пра гэта гаварыць? Але дзядулю не абвядзеш вакол пальца.

– Ох, і хлуслівия ж у цябе вочкі!– ківае ён галавой і кліча бабулю:–Падыдзі, падыдзі, Сцяпанаўна, да ўнука, паглядзі...

Бабуля падыходзіць, прыглядаеца да ўнука, а тады насцярожана пытае ў яго:

– Няўжо праўду дзед гаворыць?

Але за ўнука адказвае стары:

– Гэта вочкі кажуць, а не я. Хлуслівия вочкі нашага Максіма.

Хлопчык чырванее, падыходзіць да люстэрка і доўга прыглядаеца да сваіх вачэй. Быццам бы вочы як вочы. Толькі заўсёды выдаюць яго. Дзед, канешне ж, здагадаўся, што ён не толькі размаўляў на ўроку і насіўся па калідоры, але і што атрымаў двойку па літаратуры –забыўся верш вывучыць...

Ух, пачакайце, хлуслівия вочкі!

ЗМЕСТ

Непаслухмянае мыла
Канфуз
Падзяка
Пісьмо
Задзіры
Сінічка-паштальён
Прагноз надвор'я
Незвычайны дыктант
Раўчук
Страшны сон
Памочнікі
Важны сусед
Шчаслівая
Капрыза
Мастак
Сакратарка
Гаспадар
Як сон знайшлі
Гузак
Дзядулева тайна
Цёплыя зярняткі
Хлуслівые вочкі

© Інтэрнэт-версія: Камунікат.org, 2010 год

© PDF: Камунікат.org, 2010 год